

СМЕРЦЬ НЯМЕЦКІМ АКУПАНТАМ!

Бібліотека
АН БССР

ПРАЧЫТАЙ І ПЕРАДЛІЙ ДРУГОМУ

Сталинская ПРАВДА

Орган Петрыкаўскага РК КП(б)Б

№ 13(1027) | Пятніца, 22 кастрычніка | 1943 г.

УКАЗ ПРЕЗІДУМА ВЯРХОУНАГА СОВЕТА СССР Аб узнагароджанні ордэнам Суворава 1-ай ступені Маршала Савецкага Саюза Тімашэнка С. К.

За паспяхове выкананне задання Урада па вызваленню Таманска га праўвострава ад нямецкіх захопнікаў і дапамогу, аказаную ў кіраўніцтве аператыя лівойск Паўночна-Каўказскага фронта, узнагародзіць ордэнам Суворава 1-ай ступені Маршала Савецкага Саюза Тімашэнка Сямёна Констанцінавіча.

Старшина Прэзідтума Вярхоунага Совета СССР
М. КАЛІНІН.

Сакратар Прэзідтума Вярхоунага Совета СССР
А. ГОРКІН.

Масква, Кремль. 9 кастрычніка 1943 г.

Усе на дапамогу Чырвонай Армії

Наступіў доўгачаканы момант, калі Чырвоная Армія ступіла на беларускую зямлю. Эзначная тэрыторыя Віцебскай, Магілёўскай і Гомельскай абласцей вызвалены ад нямецкіх акупантаў. У сотнях гародоў і тысячах вёсак зноў забіла ключом шчасліве савецкіе жыццё. Наши войскі паўднёвее Гомеля фарсіраваўшы раку Днепр, авалодалі горадам Лоеў і вядучы бай паўднёвее Рэчыцы. Пачалося масавае выгнанне нямецкіх акупантаў з беларускай зямлі. Наша роднае Палессе становіцца арэнай франтавой дзеянасці.

Фашысцкія звяры, адступаючы, знішчаюць усё, што могуць, на сваім шляху. Яны ўзываюць уцалеўшыя будынкі ў горадах, знішчаюць дабро, на жытве людзямі шматгадовай працы.

Урад і ЦК КП(б)Б лічыць скім абавязкам напярэдзіць беларускі народ ад небяспечы, якая навісла з боку адступаючай арміі нямецкіх бандытак і разбойнікаў і заклікае ўсю беларускі народ да актыўнай і самаадданай барацьбы супроты нямецкіх захопнікаў.

Траба зліць магутныя ўдары ўсіхароднага партызанскага

га руху з магутнымі ўдарамі наступаючай Чырвонай Армії, якая насе вызваленне беларусам.

Нямецкія людаеды пры сваім адступленні будуть спрабаваць фізічна зішчыць беларускі народ, уганаць наших людзей у фашысцкую Германію па пакуты, голад і смерць. Прэзідтум Вярхоунага Совета, СНК і ЦК КП(б)Беларусі заклікаюць беларускі народ усімі сіламі і сроцамі не датуціць угону нашых людзей у Германію; пры з'яўленні немцаў насельніцтва пазінна ёсці ў лясы, бліжэй да размешчэння партызан, каб такім чынам ратавацца ад знішчэння нямецка-фашысцкімі душагубамі.

Партызаны і партызанкі! Працуіныя Петрыкоўшчыны! Нападайце на адступаючыя нямецкія часці і абоўзы, заганяйце ў лясы жыўёлу, хадзяце маёчасць і харчаванне, каб пазбегнуць абрабавання і зішчэння яго фашыстамі. Разбурайце чыгуначнае памятно, перакатаіце дарогі, раіце тэлефонную і тэлеграфную сувязь, падтамъціце варожкія склады.

Усе на дапамогу нашай п'язваліцельніцы — герайчнай Чырвонай Армії!

„Траба зліць магутныя ўдары ўсіхароднага партызанскага руху з магутнымі ўдарамі наступаючай Чырвонай Армії, якая насе вызваленне беларусам“.

(Са зборота Урада і ЦК КП(б)Беларусі).

З АПЕРАТЫЎНЫХ ЗВОДАК СОВЕЦКИГА ІНФОРМБЮРО

Войскі Паўднёва-Захаднага фронта, працягваючы развіаць паспяховасць наступленне, зламілі ўпорнае супраціўленне прадпіліка і 14 кастрычніка штурмам авалодалі абласным цэнтрам Украіны горадам ЗАПАРОЖЖА. Такім чынам запарожскі плацдарм немцаў на левым беразе Днястра ліквідаваны.

Паўднёвэ Запарожжа на пляўдзівскіх працягваль наступленні, прасунуўшыся ўперад, занялі чыгуначную станцыю Палова, Кубалеву, Плазуны і інш.

На Мелітопальскім настрэчку нашы войскі, адбіваючы контратакі буйных сіл пяхоты і танкаў прадпіліка, вяліцу вулічныя баі ў горадзе МЕЛІТОПАЛЬ. Прадпілік насе вызваленіем страты ў жывой сіле і тэхніцы. Чыгунка, якая звязвае Мелітопаль з Крымам, перараззана нашымі войскамі ў дзюх месцах. Мелітопаль ізоліраван ад Крыма.

Паўднёвэ-усходнэе Крэменчуга нашы войскі з боем авалодалі горадам і чыгуначным вузлом Плещката, а таксама радиці насяляных пунктаў. Захотлезы вялікія трафеі.

Паўднёвэ-пачатковое Кіева нашы войскі, адбівноў контратакі пяхоты і танкаў, працягвалі весці баі па пашырэнню плацдарма на правым беразе Днястра і ў выліку баёў авалодалі сільна ўмацаванымі пунктамі Вышгорад.

Паўднёвэ Гомеля нашы войскі фасістамі ўзялі. Днепр і пад аўтам абарону прадпіліка пасярэдзіне 20 кіло метраў і чаглубіго 5-10 км, авалодалі горадам Лоеў. Працягваючы наступленне нашы віцебскія народы бай паўднёвее горада Рэчыца.

Дапамагасм наступаючай Чырвонай Армії

Наступілі гістарычныя дні вызвалення Беларусі ад нямецка-фашистскага звера. Адступаючы, фашистская нягоднікі хочуць ператварыць нашу родную Беларусь у пустыню, пакінуўшы ў ёй толькі папяліщицы ды руіны.

Урад і ЦК КП(б)Беларусі ў сваёй адозве заклікаючы нас, партызан і ўесь беларускі народ, усімі сіламі і сродкамі не дапусціць угону наших людзей у Германію, усімі сіламі граміць варожыя тылы. Партызанскі атрад таварыша В. першым у Н-скай брыгадзе дапамог эвакуіравацца насельніцтву з раёна, дзе пагражала небяспека ўгону ў рабства. Эвакуіраванае насельніцтва вёскі К., ўзятае пад ахову партызан, шчыра дзякуе сваім абаронцам

за выратаванае жыццё.

Атрымаўшы баязую праграму дзеяння, вызначэную ў адозве Урада і ЦК КП(б)Беларусі, партызанская атрады брыгады Івана Васільевіча толькі на працягу некалькіх апошніх дзён пусцілі пад адкос барожых эшалонаў. Пад абломкамі вагонаў з тэхнікай і боепрыпасамі загінула 183 гітлерраўцы. Агнём бронебоеў выведзена са строю 14 паравозаў ворага.

Кожны партызан і партызанка, пазінны сваім дзеяннямі дапамагаць Чырвонай Арміі ачышчаць нашу зямлю ад нямецка-фашистскага зброду, што дні наносіць магутныя ўдары па ворагу.

АЛЕСЬ Б.—
партызан атрада В.

Насустрач 25-ай

гадавіне ВЛКСМ

Каб дастойна сустрэць 25-ую гадавіну Ленінска-Сталінскага Комсамола, комсамольцы Н-скай партызанскай брыгады, актыўнікі сваю баявую дзеянасць, кожны дзень наносяць ворагу новыя адчувальныя ўдары. Комсамольцы атрада Б. пусцілі пад адкос 2 воінскіх эшалоны ворага. Група камандзіра ўзвода комсамольца та-

варыша П. пусціла пад адкос 3 эшалоны ворага. У выніку крушэння забіта 25 і ранена 10 фрыцаў.

Асабліва сярод падрыўнікоў адлічыліся комсамольцы Фёдар М., Валодзя С. і Адам Ш. Іх баязны спрыты павінны служыць прыкладам для ўсёй моладзі.

ДЗЕМЯН Б.—
комсамолец—ладрыунік.

Наши баявыя падарункі

Падыходзіць 25-ая гадавіна Ленінска-Сталінскага Комсамола. Наша падрыўная група вяло шыр разгарнула сваю дзеянасць, каб павялічыць свой баявы рахунак, дастойна сустрэць славіную гадавіну. На працягу гэтага месяца мы пусцілі пад адкос 2 эшалоны ворага з жывой сілай і боепры-

пасамі. Разбіта 15 платформ з аўтамашынамі і гарматамі, 3 вагоны з жывой сілай. Пад абломкамі загінула 50 фрыцаў і ранена 20. Не гледзячы на ўсе цяжкасці, мы абязядаліся пусціць яшчэ адзін эшалон ворага. Гэта будзе наш баявы падарунак славінай гадавіне.

МІХАСЬ А.

Бацькаўскі наказ

(Пісьмо партызану атрада таварыша Д.)

Добры дзень дарагі сынок, наш родны партызан Ваня. Шлём мы табе наша сардечнае прывітанне і жадаем быць здаровым, біць, знішчаць фашистскіх звяроў да апошняга і звярнуцца ў родную хату пераможцам. Усе Вы чатыры сынкі абараняеце нашу любімую Радзіму, змагаецца з лютым вэрагам.

Прыміце-ж мой бацькаўскі наказ—біце фашистскую навалач так, каб ні адзін падлюга не выйшаў жывым з нашай святой зямлі. А мы, старыкі, так сама працуем на дапамогу Фронту. Будзь здароў. Жадаем табе, наша радасць, баявых поспехаў. Да скорай сустрэчы.

Твае бацькі Кудзечіны. Архангельская обл., с. Ільінскае.

ЯШЧЭ РАЗ ПРА ПЕТРЫКАЙ

Збунтаваўся непакорны гарадок. Сотні жыхароў з незгасімай верай у канчатковую перамогу Чырвонай Арміі пакінулі горад і пайшли ў партызанская атрады, каб адпомесціца за перажытая здзекі.

У аўгамашынах, на вуліцах і дварах непакорных гаражах рвуща ў пух на мінах фашистыкі гусакі.

Не дапамагла аб'ява ў якой так нядаўна скуголіў гебітс аб „новых рубяжах“, на якіх апынуліся паны і падпанкі розныя марак. Нават халуі, што наслі таі доўга штаны з панскага зядка, і то рашылі завесці гаспадарам рахунак у зямельным аддзеле.

Што ўжо гаварыць пра самога гебітса? Для яго гэта ўсё стала такім нечаканым, непрадугледжаным, быццам за шыварат лінуўся чыгун кіпейшых шамяяў. Халуёў не стала—некаму гаршкоў цягачь. Што рабіць? За якія канцы ўхваціцца? Дзе дзецца?

Дарма гебітс і яго прыхвасні Белакуры і Невяроўскі час тубличніца, аб месцы клапоцяцца.

Прыпяць недалёка. На дне месца будзе. Б.

Паліцэйскія пераходзяць да партызан

У партызанская атрады Н-скай брыгады прышла група паліцэйскіх у колькасці 11 чалавек з горада Петрыкава. Паліцэйскія прынеслі з сабой узбраенне і боепрыпасы.

З вялікім захапленнем слухалі яны паведамленні аб пасяходным наступленні Чырвонай Армії.

АРКАДЗЬ В.

За граніцай

Штаб французскіх войск паведамляе, што французскія войскі закоччылі вызваленне Корсікі праз 20 дзён пасля першай іх высадкі на острву.

Генерал Жыро выдаў загад, у якім аб'язіў падзяку французскім афіцэрам і салдатам, якія прышлі на дапамогу французскім патрыётам на острву Корсіка, паўстаўшым супрэць ворага.